

# Разгон

## Успаміны дэпутатаў Вярхоўнага Савета ХII склікання\*

АД УКЛАДАЛЬНИКА

**П**адзеі, пра якія гаворыцца ніжэй, адбыліся неўзабаве пасля прыходу да ўлады прэзідэнта А. Лукашэнкі. На пачатку 1995 г. ён запатрабаваў сабе неабмежаваных паўнамоцтваў, адкрыта заявіўшы, што пакліканы пакласці канец «разгулу экстремісцкіх і мафіёзных элементаў»<sup>1</sup>, бо народ стаміўся ад бяздзейнасці ўлады, ад бясконцага спадзявання на яе.

У прэзідэнцкім атачэнні паставілі за мэтu выдаліць з палітычнай сцэны дзейны парламент, зрабіць сілавыя міністэрствы паслухмянымі інструментамі прэзідэнцкай волі і спаралюшваць любое праяўленне грамадскай апазіцыі. 1 студзеня 1995 г. А. Лукашэнка прапанаваў выключыць з Закона аб Вярхоўным Савеце артыкул аб tym, што «Вярхоўны Савет з'яўляецца гарантам замацаваных у Канстытуцыі і законах і міжнародных абавязаннях дзяржавы правоу і свобод грамадзянаў Беларусі, арганізоўвае кантроль за іх выкананнем». ВС яму адмовіў, і А. Лукашэнка публічна заявіў, што не збіраецца больш хадзіць у ВС, дзе яго абавязкова «збесцяць, стопчуць і здраднікам аб'явяць»<sup>2</sup>.

15 сакавіка 1995 г. А. Лукашэнка выклалаў у тэлеэфіры сваю ідэю рэферэндуму па мовах, саюзе з Расіяй, нацыянальна-дзяржаўных сімвалах і адначасова пропанаваў ВС самараспусціцца. Ён пагражаяў, што калі дэпутаты на працягу тыдня не разгледзяць беларуска-расійскі дагавор і не разыдуцца добраахвотна, то ён зробіць захады, каб навесці парадак: «Ніякай абсолютнай улады мне б не хацелася, але я вымушаны прымаць адпаведныя меры»<sup>3</sup>. Калі ж апазіцыя ў ВС запрацівілася падобнаму ціску і на знак пратэсту абвясціла 11 красавіка 1995 г. галадоўку, Лукашэнка запатрабаваў «эвакуаваць» дэпутатаў з Дома ўрада.

Гэтак сканаў Вярхоўны Савет ХII склікання — парламент, які «жыў грэшна і пакончыў смешина». Апазіцыя аказалася ў ім «запалам у іржавай гранаце», а сам ВС уласнаручна падпісаў сабе смяротны вырак.

Такое магло здарыцца выключна ў барацьбе за неабмежаваную ўладу праз адсутнасць супрацьвагі аўтарытарызму ў выглядзе грамадзянскай супольнасці. У выніку

\* Друкуюцца ў скароче.

ў краіне знішчаны каштоўны прынцып дэмакратыі — падзел уладаў, які не дазваляе дамінаваць ніводнай яе галіне. Парушаны баланс непазбежна асуджае грамадства на волонтарызм і аўтарытаратызм.

Вось пра гэты пераходны працэс у найноўшай палітычнай гісторыі Беларусі і вёў я гаворку з дэпутатамі былога Вярхоўнага Савета XII склікання. Мае суразмоўцы, апроч старшыні прэзідyума ВС М. Грыба, якраз паходзяць з асяродку сяброў БНФ, на якіх паставілі таўро ворагаў народу, «экстремістаў, нацыяналістаў, фашыстаў, раскольнікаў, дэструктыўных сілаў» і г. д. Усе яны маглі шчыра адказваць на мае пытанні, і я старанна занатоўваў іх успаміны. Аднак з розных прычын некаторыя адмовіліся ад гутаркі. Іншыя абмежаваліся, як відаць з тэкстаў, занадта сціплымі выказваннямі. Сведчанні нябожчыка I. Герменчука, а таксама выступы А. Лукашэнкі і М. Цесаўца друкуюцца без выняткаў паводле стэнаграмы пасяджэння Вярхоўнага Савета XII склікання, якая захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. (Прамовы апошніх двух падаюцца ў перакладзе на беларускую.) Таму, зразумела, цяжка назваць прыведзеныя тэксты сапраўднымі мемуарамі. Але можна не сумнявацца, што яны падштурхнуць усіх незадаволеных дапоўніць іх больш дакладнымі і праўдзівымі звесткамі.

Яўген Анішчанка

## Мікалай Аксаміт

### Скокі чорных гарылаў

...Празь некалькі месяцаў кіраваныня А. Лукашэнкі з'явіўся антыкарупцыйны даклад С. Антончыка — ён ужо абвінавачваў у карупцыі блізкае атачэнніне Лукашэнкі, ягоных паплечнікаў і хаўрусьнікаў на выбарах. Лукашэнка знаходзіўся ў залі паседжання, сачыў, прыкрыўшы твар рукой, за рэакцыяй дэпутатаў. Пасыля дакладу я на гасціных месцах чакаў міністра, зъ якім трэба было перакінуцца словам. Побач сядзеў А. Фядута. Падышоў Лукашэнка і ў рэзкай форме запатрабаваў ад Фядуты: «Аніякіх дакладаў у прэсе быць не павінна». Фядута разьвёў рукамі, спрабаваў нешта казаць. «Ніякай прэсы, адказваеш галавой». Назаўтра ўсе газэты ў Беларусі выйшли зь белымі плямамі...

Усе дэпутаты Вярхоўнага Савета XII склікання добра ведалі дэпутата А. Лукашэнку і ягоныя здольнасці. Таму прэзыдэнт А. Лукашэнка пачуваўся дыскамфорт-

<sup>1</sup> Звязда. 1995. 20 лістапада.

<sup>2</sup> Шестнаццатая сесія Верховнага Совета Рэспублікі Беларусь XII созыва. Бюллетень № 93. С. 97.

<sup>3</sup> Звязда. 1995. 28 лістапада.